



Да 280-годдзя з дня нараджэння
ІМАНУІЛА КАНТА

У пошуках ісціны

Летам 1944 г., амаль за год да заканчэння Вялікай Айчыннай вайны, авіяцыя салознікаў абрушила на Кёнігсберг такі ж знішчальны бомбавы ўдар, як на Дрэздэн. Цэнтр горада ўяўляў груду руін, і толькі мемарыял Канта цудам уцалеў. На магільнай пліце чыясьці рука вывела надпіс: «Цяпер ты бачыши, што свет матэрыяльны». Аўтару тэксту было, відаць, невядома, што Кант і не адмаўляў матэрыяльнасці свету. Філосафа можна было б папракнучы за утапічны праект адвечнага міру на Зямлі: у час вайны ён здаваўся асабліва недарэчным.

Прайшло шмат гадоў, і калі Калінінград адзначыў 250-годдзе з дня нараджэння вялікага мысліцеля, ва ўніверсітэце быў адкрыты музей Канта, адноўлена яго магіла. Усе надпісы былі даўно сцёрты, і толькі на руінах сабора, што знаходзіўся побач, з'явілася новая: «Kant sive veritas» — «Кант, інакш — ісціна». Чаму філосафа паставілі ў адзін рад з ісцінай? Можа, таму, што ён сказаў новае і прытым вельмі значнае слова ва ўсіх галінах філософствавання: тэорыі, пазнанні, этицы, філософіі, гісторыі? А можа, таму, што ўсе свае свядомыя гады Кант шукаў гэтую ісціну? Але, па Канту, ісціна — гэта працэс. Філосаф кіраваўся менавіта гэтым азначэннем. Ніколі яго не ахоплівала пачуццё, што ўсё зроблена, што знайдзены абсолют. Кант паляпшаў, удакладняў, шліфаваў сваё вучэнне. Яго жыццё — пастаяннае дугоўнае развіццё, ад вечных пошуку і праца, амаль да апошніх дзён, да таго моманту, калі думка вучонага выйшла з-пад кантролю.

Германія часоў Канта ўяўляла адсталую краіну, якая не была адзінай дзяржавай, а складалася з некалькіх соцень самастойных каралеўстваў, княстваў, герцагстваў, курфюрстваў, баронстваў, вольных гарадоў і г.д. Бу-

дучы філосаф нарадзіўся на ўсходзе прускага каралеўства, у горадзе Кёнігсбергу ў сям'і простага рамесніка-рымара. Па старажытным народным календары быў дзень святога Імануіла, і хлопчыка назвалі гэтым біблейскім іменем, якое тлумачыцца як «з намі Бог». Кант лічыў, што яго продкі паходзілі з Шатландыі. Аднак зусім нядаўна даследчыкі-біёграфы ўстанавілі, што яго прадзед Рыхард Кант — балтыскіх каранёў, выхадзец з-пад Прэкуле, што знаходзіцца ў сучаснай Літве.

З васьмігадовага ўзросту Імануіла аддалі ў дзяржаўную гімназію, так званую калегію Фрыдрыха, дзе ён вучыўся на лацінскім аддзяленні. Галоўнымі прадметамі тут былі латынь (да дваццаці часоў у тыдзені) і багаслоўе (завучванне катэхізіса). З гімназіі Кант вынес любоў да рымскай пазіціі і антыхіпсу да розных праяўленняў рэлігійнага культу. Бацькі жадалі бачыць свайго сына пастарам, аднак хлопчык марыў займацца ў будучым класічнай філософіяй (тады ён яшчэ не цікавіўся філософіяй).

Восенню 1740 г. шаснаццацігадовы Кант паступіў у Кёнігсбергскі ўніверсітэт, дзе вывучаў тэалогію, філософію, матэматыку, прыродазнаўства і іншыя науки. Каб мець магчымасць вучыцца, ён даваў прыватныя ўрокі. Пасля заканчэння ўніверсітэта працаваў хатнім настаўнікам у розных кутках Прусіі. Гады гувернёрства не прайшлі дарэмна. У прускай глушы малады вучоны не толькі набыў педагогічныя навыкі, але і прайшоў добрую школу жыцця. У 1755 г. Кант пачаў сваю выкладчыцкую дзейнасць у Кёнігсбергскім ўніверсітэце. Дзеля гэтага ён на працягу аднаго года абараніў трэћы дысертацыі, з якіх першая давала права на выкладанне, другая — званне прыват-дацэнта, а трэцяя — права на пасаду

прафесара, якую вучоны атрымаў толькі праз пятнаццаць гадоў. На працягу сваёй шматгадовай выкладчыцкай дзейнасці Кант чытаў лекцыі не толькі па філософскіх дысцыплінах (метафізіка, маральная філософія, логіка), але і па матэматыцы, фізіцы, фізічнай геаграфіі. У 1786 г. вучоны быў абраны рэктарам універсітета. На той час яго вядомасць як філосафа выйшла далёка за межы Германіі.

Знешне жыццё Канта праходзіла вельмі аднастайна. Ён ніколі не быў жанаты, не пакідаў межы роднага горада, меў зношыны з невялікім колам людзей (пераважна са сваімі вучнямі), ніколі не змяняў заведзеным ящэ са студэнцкіх гадоў звычкам і шмат працаваў. Кант лічыў, што жыць трэба дзеля таго, каб працаваць. І калі ў 1797 г. ён быў вымушаны па стане здароўя адмовіцца ад выкладання, а потым праз некалькі гадоў і зусім спыніць науку ў дзейнасці, жыццё для яго страціла

ўсякі сэнс. Філосаф пачаў разважаць пра смерць як пра забаўленне ад пустой і непатрэбай траты часу. 12 лютага 1804 г. ён з палёгкай, як сцвярджаў адзін з яго біёграфаў, развітаўся з гэтym светам.

У творчай біографіі Канта выдзяляюцца два перыяды — «дакратычны» (да 1770 г.) і «крытычны». Першаму харектэрны працы па пытаннях прыродазнаўства. Вучоны выкладаў касмаганічную гіпотэзу пра паходжанне Сонечнай сістэмы, прызнаў магчымасць разумовага, абстрактнага познання рэчаў. Так званы крытычны перыяд адмалюе здольнасць такога познання на падставе папярэдняга даследавання формаў познання, крыніц і меж нашых познавальных магчымасцей. Асноўныя творы «крытычнага» перыяду: «Крытыка практычнага разуму», «Крытыка здольнасці суджэння», «Крытыка чыстага разуму» — галоўная філософская дзейнасць вучонага.

Творы І.Канта

Собр. соч.: В 8 т. / Пер. с нем.; Под общ. ред. А.В.Гулыги. — Юбил. изд., 1794—1994. — М.: Чоро, 1994. — (Мировая філос. мысль). — Т. 1—8.

Критика чистого разума / Пер с нем. Н.Лосского. — Мн.: Література, 1998. — 960 с. — (Класич. філос. мысль).

Основы метафізики нравственности; Критика практического разума; Метафизика нравов. — СПб.: Наука, 1995. — 528 с., 1 л. портр. — (Слово о сущем).

Критика способности суждения: [Пер. с нем.] / Вступ. ст., comment. А.В.Гулыги. — М.: Искусство, 1994. — 367 с. — (История эстетики в памятниках и док.).

Іммануила Канта Пролегомены ко всякой будучай метафизике, могуць возникнуць в смысле науки / Пер. В.С.Соловьёва; Примеч. О.Ю.Бойцовой. — М.: Прогресс-VIA, 1993. — 237 с.

Трактаты и письма / Пер. с нем.: Н.Вальденберг і др.; Отв. ред. і авт. вступ. ст. А.В.Гулыга. — М.: Наука, 1980. — 709 с. — (Памятники філос. мысли).

Аб жыцці і дзейнасці філосафа

Гулыга А. Кант. — 3-е изд., юбил. — М.: Товарыщество «Соратнік», 1994. — 304 с. — (Сер. избр. біогр.).

Длугач Т.Б. И.Кант: От ранних произведений к «Критике чистого разума» / Отв. ред. Т.И.Ойзерман; АН СССР. Ин-т філософии. — М.: Наука, 1990. — 135 с., 1 л. портр.

Ойзерман Т.И., Нарский И.С. Теория познания Канта. — М.: Наука, 1991. — 201 с., 1 л. портр. Эстетика Иммануила Канта и современность: (Сб. ст. по материалам V Кант. чтений. Калининград—Светлогорск, 1990 г.) / Ред.-сост. А.С.Батюшкова. — М.: Знание, 1991. — 63 с.: ил.

Біблер В.С. Кант—Гамлет—Кант: (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования). — М.: Мысль, 1991. — 320 с.

Соловьев Э.Ю. И.Кант: взаимодополнительность морали и права. — М.: Наука, 1992. — 212 с., 1 л. портр.

Длугач Т.Б. Проблема единства теории и практики в немецкой классической філософии (І.Кант, И.Г.Фихте) / Отв. ред. В.М.Богуславский; АН СССР. Ин-т філософии. — М.: Наука, 1986. — 151 с.

Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России: Кант—Гегель—Соловьев / РАН. Ин-т філософии. — М.: НФРАН, 1996. — 305 с.

Кант и філософія в России: [Сб.] / РАН. Ин-т філософии; Отв. ред. З.А.Каменский, В.А.Жучков. — М.: Наука, 1994. — 271 с.

К.Д.Варанько,

галоўны бібліограф Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь